

ДЗЕНЬ У РОДНЫХ МЯСЦІНАХ

Спачатку — кароценькая пе-
ралгісторыя.

У канцы лістапада 1959 года
газеты прысвяцілі цэльяя ста-
ронкі юблею народнага пісь-
менніка. Быў там і мой верш
«Міхасю Лынъкову». Пेрадру-
коўваць яго цяпер неяк няём-
ка, і ўсё ж, як кажуць, з пес-
ні слова не выкінець, тым
больш, што ў ім — няхай і
наіўнае і слаба выказанае, але
усё ж — сведчанне любві і па-
вагі да славутага земляка.

Я жыў тады
каля маленкай вёскі,
дзе ўпершыню убачылі
Вы свет

і дзе дагэтуль сосны
і бярозкі
шумяць натхнёна,
быццам адгалоскі
гадоў, сярод якіх —
Ваш даўні след.

А я і сёня ўспамінаю
часта:

стаяла школа
ў Крыніках ля крыніц.
Я уваходжу ў клас —
і, быццам щасце,
трымаю книгу —
свет вялікі насцеж:

там Ваша слова
з зор і навальніц.
І раптам хлопчык
прама са старонак
сыходзіць ціха —
вочы — васількі.

А клас глядзіць
скр诏 дымныя заслоны
ваенных дзён.

І Толя Папялёнак
ужо спіскае гнеўна кулакі.
За вонкамі наўкол
палі ляжалі,
звісаала нізка

воблака крыло,
а літарткоўцы Вам пісьмо
пісалі,
хочь асаблівых слоў і не
шукалі —
само натхненне.

іх тады знайшло.
Бо мы жылі
каля зарнічкі-вёскі,
дзе ўпершыню убачылі

Вы свет
і дзе дагэтуль сосны
і бярозкі
шумяць натхнёна,
быццам адгалоскі
гадоў, сярод якіх —
Ваш яркі след.

Нехта паслаў Міхасю Ціхан-
авічу газету, і можа тады
быў упершыню сустрэў імя не-
знаёмага аўтара, а можа і за-
помніў. Ва ўсялякім разе, калі
праз нейкі час мяне прымалі ў
Саюз пісьменнікаў, Лынъкоў падышоў,
павіншаваў і сказаў
некалькі дарагіх для мяне
слоў, якія ніколі не забуду.

Прыкладна тады ж яго за-
працілі прыехаць у родныя
мясціны на Лёзененшчыну, дзе
даўно ён не быў.

Вучні і настаўнікі Крынкаў-
ской школы, у якой і раней
працаўвалі, чакалі дарагога го-
сподзі прыезду
паведамілі мне. Разам з кіна-
аператорамі Віцебскай тэлесту-
ды я прыехаў у Крынікі. І так
ужо атрымалася, што на пра-
цягу многіх гадзін мы былі
побач з Міхасём Ціханавічам.

А потым не аднойчы даво-
дзілася мне праглядаць кіна-
kadry, знятые тады, і здаецца,
я ведаю іх ужо напамяць
і нават па іх магу ўзнавіць той
скетлы майскі дзень 1961 года.

Пракручваеща перад вачы-
ма старая кінаплёнка.

Паабапал дарогі, пад бяроза-
мі, стаяць рабочыя саўгаса «Крынікі»,
вучні і настаўнікі
мясновай школы. Яны сустра-
каюць любімага пісьменніка.

Лёгка заўважыць — аператар,
дзякія яму, здымай буй-
ныя планы — тое хваляванне,
з якім Міхась Ціханавіч вый-
шаў з машыны, апынуўшыся
сярод землякоў у родных мяс-
цінах.

Яго акружылі і павялі да
кантры саўгаса. Па дарозе
расказвалі — і пісьменнік з
цікаўнасцю сам распітваў пра-
гісторыю гаспадаркі, знаёмілі-
ся з перадавікамі, не праміну-
лі падкрэсліць, што яшчэ да
вайны саўгас быў узнагаро-
дзан ордэнам.

Амаль за кожным кадрам
старых кінадымкай паўста-
юць перада мной жывыя кар-
ціны

Невялікі пакой — школа тады
размящчалася ў некалькіх
драўляных будынках — і ся-
род вучняў ласкава ўсміхаю-
чыся, сядзіць Міхась Ціханавіч.



Тут яшчэ зусім нядауна я
быў класным кіраўніком, ад-
сюль рабяты напісалі пісьмо-
запрашэнне. І вось ён, дарагі
госьць, побач са сваімі юнымі
чытачамі, якія ганараща вы-
датным земляком, добра веда-
юць яго творы і бясконца рас-
пітываюць пра герояў і іх пра-
таты.

Гутарка шчырая, сардэчная.
У класе. У настаўніцай. Ся-
род школьнага двара.

Да Міхася Ціханавіча пады-
ходзіць невысокі мужчына з
кіком. Высвятляеща, што гэта
равеснік і знаёмы пісьмен-
ніка з вёскі Зазыбы, у якой
Лынъкоў нарадзіўся.

І яны ідуць побач, мінаючи
новыя будынкі саўгаса, выхо-
дзяць на невялікую плошчу
перед клубам, дзе звычайна
адбываюцца саўгасныя ўра-
чыстасці.

А пакуль яны ідуць і раз-
маяўляюць, ля школы рыхтуюц-
ца да свята вучні.

З горнам, з барабанам, з пес-
ней падыходзіць калона да
плошчы, дзе пачынаеца суст-
рэча з земляком.

Трымаеца Міхась Ціханавіч
проста, але можна заўважыць,
што ён усхваляваны нечаканай
урачыстасцю, якую наладзілі
яму тут.

Зноў буйны аператарскі
план: добры, асветлены лёгкай
усмешкай, твар пісьменніка.

Цудам захаваныя кінадымкі!

І на іх — то вясёлы, то задум-
лівы, быццам стаіць ён побач
— Лынъкоў.

Вось Міхась Ціханавіч
устае, падыходзіць да імправі-
заванай трыбуны.

І над плошчай чуеца яго
нягучы хрыплаваты голас.

На жаль, выступленне не
запісвалася. Але памятаю,
што гаварыў ён пра светлы
лес, які выпаў на долю хлоп-
чыка з вёскі Зазыбы, што тут,
побач з Крынікамі — лес савец-
кага пісьменніка.

А яшчэ гаварыў пра свой
раман-эпапею «Векапомныя
дні», пра падзеі, што адбыва-
ліся на Віцебшчыне ў палымя-
ні гады вайны, а цяпер
гэйтлі на старонкі твора
казаў пра тых, хто быў і
разам яго герояў.

Слухалі пісьменніка,
ма ж, з вялікай увагай. І гэ-
та таксама пачвярджаюць кі-
наздымкі: зацікаўленыя тва-
ры школьнікі і людзей ста-
рэйшага пакаленія.

Міхасю Ціханавічу павязалі
чырвоны гальштук — ён стаў
ганаровым піянерам дружыны
Крыніцкай школы.

Яшчэ доўга прама тут, на
вуліцы, гутарыў з землякамі,
распітваў сам, распітваў аб
жыцці, працы, вучобе, многім
чытачамі напісаў книгі.

І верыцца, што менавіта та-
кі прыгожы, узнеслы і аднача-
сова вельмі зямы, сілагаловы,

у чырвоным гальштуку — за-
стаўся ён у памяці ўсіх сме-
дак таго дня.

І ў маёй — таксама.
Давід СІМАНОВІЧ.